



ПТУШКІ І МЫ



№7
'2005

Даічайшая старонка

Совы
палиюць па начак. У
цэнтры іх зрок у сто разоў
лепшын, чым у нас. Пры тым і
удзень яны бачаць выдатна. Ак-
рамні таго, совы могуць зна-
ходзіць ахвяру на слых на-
ват пад снегам.

На звычай жыве 139
гаду сов. Гэтыя птушкі
з'яўляюцца прыкладна 60 - 70
мільёнаў гадоў таму. Іх цела
худоўна пристасавана для
пальвання.

Лапы ў сой абарот-
напалцавыя: дла пинцы
напарваныя ўперад, дла - на-
зад. Гэта вельмі зручна для
скліпнення ахвяры.

Балкочны руко-
жыкі чорні совы газбодна
пахваляюцца палічу на
360 градусаў.

Макае на
канцы пер'я робіць
палёт совы блужчым,
даўжнаючы ей непрык-
метна набліжаніе да
ахвяры.

Совы
прыносяць напізную-
каркісы чалавеку, збічнікі
дробных грызуноў. На жаль,
дзярнінцы чалавека - высечка па-
сов, агушчоне білетку - сад-
зеленіце выйдзяно гэтых пту-
шыных начакі дра-
пежнай.

ЗМЕСТ



Рыбалка і лоўля птушак "перавесам".
Старонкы матюнак.

На старонках часопіса "Птушкі і мы" зноў самыя розныя матэрыялы: апавяданні натуралистаў, гісторычныя нататкі, здымкі фотааматаў, дзіцячыя малюнкі. І ўсё пра прыроду, птушак, звіроў, расліны...

Многіх з аўтараў нашы чытачы ведаюць добра – яны ўжо не раз друкаваліся тут. А для некаторых гэты нумар – першая праца літра.

Арнітолог з Белавежскай пушчы Андрэй Абрамчук распавядае нам пра мясціну, якую ён любіць, – Аркаускі луг. І ў гэтым вілікі сэнс. Давайце яшчэ і ўчы раз рассказаць усім: сібрам і незнаймым пра нашы самыя лепшыя куточкі, родныя краініцы, самых цікавых і таямнічых птушак.

Не саромейцесь сказаць усім: «Глядзіце, якав чудоўная наша прырода, я люблю яе».

Пішыце ў раздакцыю. Нам вельмі патрабныя вашы закаханыя ў Беларусь лісты.

Ігар Бышнёў

© 2005, ГА «Ахова птушак Беларусь», АЛБ

Перадрук дазваляецца пры ўмове
спасылкі на часопіс «ПТУШКІ і МЫ»

Рэдактар: Ігар Бышнёў

Рэдакцыйная рада:

Уладзімір Іваноўскі, Аляксандар Бінускі,
Віктар Фенчук, Сяргей Зімчак,

Сергей Пылькоўскі, Павел Панух.

Пераклад на ангельскую мову:

Віктар Фенчук

Малюнкі: Ігар Бышнёў

Растаўкодаржанца белага підзея

Наш адрес:

АЛБ, а/с 306, Мінск-50, 220050, Беларусь.
Тэл.: (017) 263 01 30. Факс: (017) 263 06 13.
E-mail: APB@tut.by. <http://apb.iapt.by>

Надрукавана ў тэплаграфіі ТАА «Юстэк».

Ліс. №02330/014/0792 ад 30.04.2004.

Міністэрства РБ.

Наклад 299 экз. Заказ 1122.

Дэзайн: АЛБ падтрымлена Караляўскім
Таварыствам Абароны Птушак (RSPB),
партнёрам BirdLife International
у Вялікабрытаніі.



BirdLife

АЛБ з'яўляецца афіцыйным
представіком BirdLife International
у Беларусь

ПТУШКІ і МЫ

№7/2005



На шы霉у АМЯЛУШКІ
(фото І. Бышнёва)

4 ПОГЛЯД
УІВАНІЙСКІ, старшыня АЛБ

5 ВАКОЛ СВЕТА:
У СЭРЦЫ
Паўднёвай Амерыкі
Аляксандар ВІНЧУСКІ



7 ВАКОЛ СВЕТА:
Навіны арніталогіі

8 ПРИРОДНАЯ СПАДЧЫНА
Арэхаўскі луг
Андрэй АБРАМОЧК



10 ПТУШКА ў АВЕКТЫВЕ
Фотаконкурс-2004

12 Нашы совы

15 ЗАПІСКІ НАТУРАЛАСТУ
За таямнічымі птушкамі
ноччу
Здундад-МОНПН



17 ПТУШКА ГОДА
Таямнічая незнаймка
Мікалай ЧЭРКАС

19 ПТУШКА ГОДА.
Здымак
барадатай
кугакаўкі
(кар БЫШНЕУ)



20 З ГІСТОРЫІ
БЕЛАРУСКАЙ АРНІТАЛОГІІ
Васіль Фёдаравіч
Гаўрын
Васіль ГРЫЧЫК, Мікалай ЧЭРКАС

22 ПТУШНЫЯ ГІСТОРЫІ
Ці любяць птушкі
аўтамабілі?
Ігар БЫШНЕУ



23 Дзіцячая старонка



Дардзія сібры!

Прайшоў год з таго моманту, як я прыняў эстафету старшынства з рук Міхаіла Нікафарава. Ён пакінуў мне ў спадчыну даволі нападжаны і збалансаваны меканізм АПБ, які ўтужненна набіраў зададзенную куткасць. Увесе: мінулы год у мене была непростая задача: пастаянна тримкіні руху на пульсе АПБ, сачыць за тым, каб мы не толькі не саступім з заляванымі пазиціямі, але і зрабім утужненныя крокі наперад па ўсях наўпінках. У народзе гаворачы, што курантау увесонь ліцаць, а ціпер за аконам якраз цудоўная запалата восені. Са́мы час падводзіць вынікі. На жаль, у межах глагала звароту я не могу асвятыці: усе тое, што планавалася, тое, што зробілі, і тое, што замінае выкананцы тых і іншых пунктаў плана.

Частка з гэтых пытанняў асноўваўся ў блуэтапах АПБ і ў поўным аб'ёме будзе прапанавана ў дакладзе на чарговым з'ездзе. Разам з тым пра асноўныя дасягненні і адносныя ннуды ён павінен сказаць. Наступу заключны этап праекта, звязанага з выкананнем планаў кіравання ТВРП Палесся, паслехова стартаваў праект ТАСІС па стварэнні школьніх клубаў, вяліко размаханс у распабліцы меў чарговыя чэмпіянаты па спартыўнай эрнталогіі. Працягваецца реалізацыя праGRAMMY па выяўленні і апісанні "ТВРП Беларус", падрыхтавана 2-е выданне "Скарбнік прыроды Беларус". На старым реєстрацыі знаходзіцца праект ГЭФ-ПРААН па аднаўленні парушаных балотаў, а ў цэлым – у блоку "Закаванне разных відаў і асноўных месцаў жыцця" ужо выканано ўсю стартуючу ў канцы 2005 і на працягу 2006 годаў буйныя за сёньняўшыя практэкт.

Для карадынатораў працы, звязанай з гэтымі праектамі, і, уласна, дзеля кантролю за якасцю іх выканання, перад намі ўнікальныя небайдонісці ўядомлення ў пастаянны штат офиса АПБ пасады намесніка выкананчага дырэктара па выкананні наўпінковых праектаў.

Паступова развіваша сістэма нашай арганізацыі: узімку ўзнікаюць новыя, разыніальнікі аддзяленні, раскінваюць свае крышы клубы "Крылаты дэзэр", разам з тым прыходзіцца камітэтавацца, што павелічэнне колекцыяў сібру АПБ ідзе не такім хутком тэмпамі, як хапелася б. Але на гэта ёшчэ свае аб'ектыўныя і суб'ектыўныя прычыны. Пра адну з іх мене зацелася з рас-

павесці больш падрабізня. У шэрагу разыніальнікі ВНУ існуюць біялагічны факультэт з кафедрамі зоалогіі, батанікі, экалогіі. Штаты гэтых ВНУ забясьпечаны высокакваліфікованымі спецыялістамі-белагамі, але чамусьць гэтай актыўнай масы выкладыкаў і студэнтаў застаецца па-за дэйніцтвіем АПБ. Гэта гаворыць аб тым, што мы недастаткова актыўнае працаем з імі на месцах, мала прыцігаем іх да выканання праектаў, якія ажыццяўляюцца ў гэтых рэгіёнах.

У межах працавання гэтае звароту я не маю магчымасці пералічыць усе арганізацыі і праведзеныя АПБ масавыя кампаніі і акцыі – іх вялімі многа. Для прыкладу нагадаю толькі, што нацыянальная акцыя "Гарадская ластака – птушка 2004 году" стала пір'ятатам конкурса "Рэчына-2004".

У традыцыйных АПБ актыўнае супрацоўніцтва са сродкамі масавай інфармацыі як у сталіцы, так і ў раёнах. Хочы і не заўсёды ў тэрмін, за што я як старшыня АПБ, прашу прафесіональнае, але мы прыцігаем выдаваць наш бюлетэнь, наш часопіс "Птушкі і мы", наш наўкуковы "Subbuteo" і ўсё іншае "НАШАЕ..."

Мне хонціцца спадзявацца на ўтужненнасць сібру АПБ, што наша арганізацыя працягвае пазітыўны рух на патрэбным кірунку, хоць і з пэўнымі цяжкасцямі. Хочацца таксама адзначыць, што гэты шлях нам лячай перададзольца ішча і таму, што заўсёды побач з намі наш надзеіны партнёр – RSPB.

Будзем помніць, што АПБ створана для вывучэння і аховы наўшых любімых птушак і ўсей біоразнастайнасці дзіёга сучаснага і будучага пакаленнін. Послеху вам!

Уладзімір Іваноўскі,
старшыня АПБ,
26.10.2005 г.

In his address to the readers of "Birds and Us" magazine, APB chairman Dr Uladzimir Ivanouski focused on achievements of the organization in 2005, among which were finalization of the project on implementation of urgent conservation measures of management plans for key Polesia mires, successful launch of TACIS project on establishment of a network of school clubs, big resonance of the national birdwatching championship. The programme of IBA inventory is on the run allowing to prepare the second edition of "The treasures of Belarusian nature". With GEF-UNDP project on restoration of degraded peatlands undergoing registration, the component "Conservation of rare species and key habitats" of APB strategic plan has over 7 large projects that are implemented or launching in 2005-2006.



У СЭРЦЫ ПАҮДНЁВАЙ АМЕРЫКІ

Аляксандр ВІНЧЭЎСКІ

Фота аўтара

Планы, звязаныя з асвяшченнем паўднёвамерыканскага кантыненту, узікіх у мене восеню 2003 года, калі BirdLife International праганаваў АПБ удзельнічыць у праграме павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў нацыянальных арганізацій. Чатыры модулі праграмы Building on experience планаваліся ў Гане, Іардані, Парагваі, Інданезіі. На мясе долю выпадлі трэнінгі ў Гане і Парагваі.

GUYRA PARAGUAY – “АХОВА ПТУШАК” НА МОВЕ ГУАРАНІ

У Асунсьёнене мы наведаліся офіс парагвайскай партнёрскай арганізацыі Guyra Paraguay (GP), заснаваны ў 1997 годзе бедзутчарами-энтузіастамі. Гэтая арганізацыя налічвае 12 штатных супрацоўнікаў і каля 160 саброў. Яе супрацоўнікі з гонарамі паказалі нам свае дасвінні. Асабіста ўразіла наведанне ПС-лабараторыі і офіса. Арэнда паловы імпазантнага двухпавярховага асбінка з басейнам і невялікім унутраным двоіркам у цэнтральнай частцы Асунсьёна абыходзіцца арганізацыі штогодечна ўсяго 500 долараў. Разнастайні фонды ЗША ахвотна финансуюць розныя праекты, скіраваныя на захаванне і вывучэнне біяразнастайнасці Паўднёвай Амерыкі.

Самай прыкрытытай задачай GP з'яўляецца захаванне першай ТВП Парагваі – лясога масіва Сан-Рафаэль. Гэта ўнікальная частачка, што захавалася ад атлантычных першадыбных ліссоў, якіх знаходзіцца праста на вачах. За 400 гадоў знаходжання ёўрапейцаў у Паўднёвай Амерыцы ад атлантычных ліссоў засталося 12%, пры гэтым не больш за 2% у натуральным стане. У Сан-Рафаэль находіцца 11 відаў птушак, якіх паграждае глобальная небіспека. Сярод іх – славуты арол-гарпін і каралеўскі грыф. Гэтая тэрыторыя была аўтуномна нацыянальным паркам яшчэ ў 1992 годзе, а можы быць вызначаны толькі ў 1997 годзе (60.000 га). Каб не аддаваць лес дзяржаве, прыватныя ўладальнікі, якім да гэтага часу належыць большая частка ўнікальнага лесу, за п'ять гадоў высеклі яго піятую частку. У 1999 годзе быў арганізаваны Каўнінчы камітэт, які складаецца з дзяржаўных арганізацій і НДА, зем-



ліўласнікаў Сан-Рафаэля і тэрыторый, што суседнічаюць з ім. Камітэт распушлярна збираецца з аансайдзе защищаныя сілы нацыянальнага парку. Аднак урад не валодае неўбліднымі рэсурсамі для выкупу землі. Задача камітэта GP – яшчэ некалькіх грамадскіх арганізацій – сабраць сродкі для выкупу Сан-Рафаэля з рук прыватных уладальнікаў. Ужо выкуплена некалькі участкаў плошчай каля 150 га.

GP ініцыятуваў праграму па міграцыі птушак. Пад час выканання праграмы было апісаны адрон з найважнейшымі месцамі адпачынку і нагулу куликі у Паўднёвай Амерыцы – у заливі Асунсьён (Bahia de Asuncion). У гэтым ТВП былі адзначаны кулиki 18 відаў, разгульна улічвашыца больш за 1% сусветнай папуляцыі *Calidris melanotos* і *Troglodytes subruficollis*. Тут былі зафіксаваны ў вялікай колькасці неарктычныя мігранты ў лагунах чако.

Пасля піянерскіх даследаванняў авіяфуны трапічных раўнінаў і болотаў сярод на почыны Сан-Рафаэля арганізацыя выконвае цікл практэктаваць па захаванні мясцовай біяразнастайнасці.

ДЗІКАЯ ПРЫРОДА

Калі вы не любіце дзікай прыроды, то ехачы у трэцізягае царства ў Парагваі вам німа неабходнасці. А вось, калі любіце...

У Парагваі сустракаеша калія 800 відаў птушак. З іх 27 відаў занесены ў міжнародную Чырвоную книгу. 5 відаў птушак з'яўляюцца эндэмікамі. У краіне вызначана 40 ТВП, 5 рамарских тэрыторый.

Парагваі фізіка-геаграфічна дзеліцца на дзве амаль роўныя часткі – большую, што знаходзіцца на захад ад ракі Парагваі, які называецца чаю ў Гран чаю і ўяўлюе сабою раўніну, падобную да палескіх з лесамі, балотамі, хмынкамі, саванамі, і ўсходнюю частку, гісторычна пакрытую трапічным лесам. Калія 95% тэрыторыі краіны знаходзіцца ў прыватнай уласнасці (колкі дакладна – не ведае нікто). На жаль, “разізны” руко уласнікаў і поўнае гнараванне закону прывялі да таго, што ва Усходнім Парагваі знічаны амаль усе першадыбныя лісы.

У Асунсьёне амаль на кожным кроку! цікл можна купіць вырабы з раі *santo* – ціхавагавага араматычнага дрэва, нарыхтоўка якога катгэрафічна забаро-



нена. У сувязі з цікавою ласою дзесяткі відай живёлаў і распінаў аказаўся на мокія знююнні. Правда, многія віды птушак пристасаваліся да жыцця ў другасных лясах, што дзеніце былі пасаджаны на месцы высечаных. Тут без ціккасці можна убачыць некаторыя віды ірка афарбаваных трапону, туканаў і папугаў.

Уздоўж дарог на ўсход Парагвай веся суправаджаючыя плацы. За імі — прыватная «уласнасць»: праходы і праезд забаронены. Намі сказали, што атрымалі дазвон у гаспадара якой-небудзь эстансіі, каб пазнаўшыца з не прыродай, не складана, але для гэтага лягтрабна, па-першое, ведаць іспансскую мову і, па-другое, застаяць на месцы гаспадара, які звычайна жыве ў горадзе і прыпаджае ў сельскую мясцовасць зраджу, як на дачу. На эстансіях живуць толькі метисы і індэйцы, якія пасвяцілі гаспадарскую жывёлу і займаючыя раслінаводствам. Нацыянальны парк Кепска паддыштаваны да прыему турыстаў, прынамі, лябідзіцы да тыхіх паркуў налягчы, і мачхімасць начиегу там вельмі абмежаваная. При стварэнні ўмоваў для назірання за птушкамі і жывёламі німаў ж ніх мовы. А каб убачыць пазваночную жывёлку ў трапічным лесе, патробен неверагодны шаунак. Найпрасцей назірана за папугаімі і іншымі лятучымі і кітнічымі харастом на ўлеску.

ЧАКО

Гран чако таксама падзелена агароджамі на акуратныя ўчасткі. Але някакія ўрадлівасць тутэйшых земляў лакінула гэты край маланаселеным. На 800 км раскинулася чакская раёніна, а живе тут толькі 5 % насельніцтва краіны, хоць і так скрудинні щыльнасць парагвайскай у 4 разы меншая, чым у беларусаў. Амаль першынственная прырода чако і ўсе маштабы не могуць пакінуць абняўкамі. Проста з адзінай дарогі, што вядзе з Асунсьёна ў Балівію, можна за гадзіну убачыць калісь дзесяткі драпежных птушак, а таксама буслоў — біру і магуры, ружовых колпіц, мускусных качак і гланціков пясных пастушкоў.



На жаль, мы не мелі часу для наведвання аддаленых разрэватаў Гран чако. Але ўжо па першай ракі, што пераскала дарогу, мы змоглі праглядзіць сціхіямі мясцовых плавунічых і браканьеўраў у галерэйным рачным лесе, што быў ажыўлены пальмавай саванай. На берагавай гразі ўбачылі сляды тапіра і мясцовы лісцяу, ляснога ката ігуарундзі і ногота кдаш. Чарнагаловыя папугі і гланцікі прыцігнулі увагу кожнаму пісьмі хвілінай. Міркуючы па раштах паліўніча, што засталіся па каstryчнічу браканьеўраў, у наўаколі сустракаліся і страусы наанду. На жаль, на наступны дзень я мусіў адлітаць, але з задавальненнем праўзу паудні ў чако, вірнічкі ў Асунсьёне перад самымі адлётам у Сан-Паулу.

Дзякуючы чако мой асаўбісты спіс птушак папоўніўся 30 новымі відамі.

РАЗВІТЫЕ

Тэмпература змянялася ад +5 ночу да +25 днём. Разгар мясцовай зімы. Ліпенская парагвайская зіма ніколі не ажадаўшы наші першапраходнікі азарт — мы глядзелі на ўсе ўзы ў расцілоўшымі вачімі, адкрывалі для сібе новыя віды птушак, запісвалі ў палівныя блакноты прыкметы відаў, што не знойшыся ў вызначальніку (а раптам новы для науки від?). Развітваючыся з гэтаю гасцінна гаранчую краінаю, мы па-добраўм замідрозіць маладому англічаніну Джону, які копікі гадоў назад змяніў туманы Альбіён на тутэйшую прыгажосць, эмігрантам-суйчанінкам, што яшчэ даўняе грунтоўна асталаўся тут і стварыў сапраўдны славянскі пасевішчы сродкі біскрайніх прастороў невялікай паўднёваамерыканскай краіны. Калі яшчэ вечер вандраванні закіне ў другое паштар'е?



In his article "In the heart of South America" APB-BirdLife Belarus CEO Alexandre Vintcheuski tells about nature conservation activities of Guyra Paraguay (GP), the Birdlife International partner in Paraguay. Founded in 1997 by birdwatchers, this organization works actively to protect country's unique nature. One of the main priorities is conservation of the first IBA of Paraguay - San Rafael forest that supports 11 globally threatened species. The author also shares his impressions of magnificent nature of Paraguay.

НАВІНЫ АРНІТАЛОГІЇ

Новае даследаванне, якое выканалі BirdLife і Nature Uganda (BirdLife ва Уганда), паказае, што ТВП з'яўляюцца эфектыўным меканізмам для закавання шырокага дыяпазону біяразнастайнасці. Негледзячы на тое, што ТВП адбіраючыя выключна па крыйтыях, заснаваных на птушках, абэронцы прыроды даюць разумелі, што гэтыя тэрыторыі гэтаксама важныя для закавання большага дыяпазону іншых раслінна і жывёлаў, якім пагражае знікненне.

Лясны дэпартамент правею інвентарызацыю пяці вялікіх таксанамічных груп (птушкі, дзённыя матылькі, вялікія начныя матылы, дробныя сисуны і дрэзы) ва ўсіх 50 лясных рэзерватах Уганды. Паралельна Nature Uganda вылучыла па арніталагічных паказальниках сірод лясных рэзерватуў із ТВП. Аказаўся, што гэтыя тэрыторыі утрымліваюць гэтаксама найбольшу колькасць прадастаўнікоў кожнага з пяці таксонуў па парасткенні з астатнімі рэзерватамі.

Biological Conservation Volume 125

Новыя публікацыі НДА "Аховы птушак Няпала" (BirdLife ў Няпала), "Статус няпальскіх птушак у 2004". акрамя канстатавання ўжо вядомых фактаў пагорашэння стану біяразнастайнасці, утрымлівае трывожную інфармацыю пра вельмі высокую хуткасць знікнення птушак. Напрыклад, кръкія (*Sturnia malabarica*) яшчэ ў 1991 годзе была звычайнай відам, а цяпер у Карапеускім нацыянальным парку Chitwan не зарэгістравана ніводная птушка. У рэзерваке Tariq Koshi за апошнія три гады самая вялікая чарада складалася з шасці птушак.

Арнітафуна Няпала складаецца з 861 віду – 8% ва ўсіх вядомых у свеце птушак. З іх 133 (15%) цілер знаходзяцца пад пагрозой знікнення, разам з 72 відам, стан папуляцый якіх – критычны.

Прычыны пагорашэння навакольнага асродджа выкіданы беднасцю і прыростам насельніцтва на фоне хранччай палітычнай неўстойлівасці. Місцовая насельніцтва знічнае лісы для пашырэння месца для сібумі і на паліва (драўніна складае 78% у паліунным балансе краіны) на тэрыторыях, якіх некалі добра ахоўваліся, – а гэта асноўная прычына знікнення

жайтабрушкавай пічуроўкі (*Phylloscopus cantator*), баблера Абота (*Malacocincla abbotti*). Бенгальскі фіярыкан (*Houbaropsis bengalensis*), балотны франколін (*Francolinus gularis*) і ерны Хаджанс (*Saxicola insignis*) зінкаючы прац напральне кіраванне лугавымі экасістэмамі. Вузкастэпавыя лізаваныя віды, такія як трагапан саір (*Tragopan satyra*) і вялікі насырог (*Buceros bicornis*), пакутуючы ад працьковай забыткі бамбука і, асабліва, у сувязі з знікненнем старых дрэў. Усёды знікае колькасць рыбадедных птушак, таму што ўса рыба практична знічнае нават на тэрыторыі нацыянальных паркаў: з дапамогаю атрутным рэчываў, узрэбачкі і шматлікіх невадаў.

The State of Nepal's Birds 2004

Жайтавокі пінгвін (*Megadyptes antipodes*) лічыцца самым радкім пінгвінам у свеце. Ад тымнічнай хвадзе гіне амаль 80% птушак у найбольш пацярпельных раёнах Паўднёвага вострава Новай Зеландыі. Побач з глабальнай папуляцынай, якая налічвае 5000 птушак, гэты від класіфікуюцца на сеніні як зінкае. Галоўныя пагрозы – гэта інтрадуцыраваныя драпежнікі, найперы каты і гарністася. Затым – страта і дыградацыя традыцыйных месцаў існавання, разкія спады колькасці птушак, звязанные як з хваробай, так і з недахопам ежы.



Жайтавокі пінгвін (*Megadyptes antipodes*)

Дэпартамент аховы прыроды Новай Зеландыі цілер праводзіці даследаванні, звязаныя з вызначэннем прыроды хваробы, якая, як мяркуеца, выклікала штамам *CORYNEBACTERIUM*. Вядома больш за 50 штамаў гэтага тыпу інфекцыі, адзін з якіх выклікае дыфтизію ў чалавека.

Папярэдне з'яўжана, што ўспрыманыя ды хваробы толькі птушані, да гэтага часу не выявлены ніводной хваробай дарослай птушкі. Усе птушані, да якіх змаглі дабраца вчоныя на

востраве Атага, атрымалі антыбіетыкі. Влікій суседні калоніі малых пінгвінаў (*Endoptula minor*), відаць, маладзячы імунітэтам да гэтай хваробы.

Forest and Bird, 2005

Беладзюбы дзяцял **Audubon** (*Catherpes principalis*), адзін з найбуйнейшых дзяцяліў свету, наяду бывае ў Аракансезе, ЗША. Лічылася, што гэты від зник яшчэ ў 1944 годзе, калі бачылі апошнюю самку. На працягу часу з лютага 2004 і па красавіцу 2005-га ў лесе Big Woods (басене Minicipi) адбылося не-калько рагістрацый адной мужчынскай асобіны гэтага віду. Зроблены відзапис, на якім можна разглядзець пяць карактарных прыкмету гэтага віду. Лясны масіў мае плошчу больш як 220 000 га, і невялікую папуляцыю тут знойдзіць складана. Лес часткова аднавіўся пасля пінзісунага выжжання, што і прывело да зникнення гэтага віду птушак.

Science, Vol 308, Issue 5727, 1460-1462, 3 June 2005

Даследаванні пацвердзілі, што бураголовы папаўзень, месчам съжывартва якога з'яўлінца вострава Гранд Багама, можа быць асобным відам. На сучасны момант выплываюць 3 падвиды бураголова папаўзіні (*Sitta rosea*), два з іх фіксуюцца ў кантынентальных ЗША: S.r. rosea – на паўднёвым усходзе, S.r. cinnerea – у Фларыдзе. Толькі S.r. cinnerea жыве па-за межамі кантынента на Гранд Багама. Цікава, што гэты падвид быў апісаны арнітолагам Джоанісам Бондам, імем якога Ян Флемінг называе сваёго супершпиона. Апошніе даследаванні паказалі, што голасам і памерам астронімная форма моцна адрозніваеца ад іншых падвідаў: S. insularis. Такім чынам, птушка становіцца чацвертым зідзікам астрраву. Тым не менш, незалежна ад статусу, які атрымае папаўзень з часам, месчам съжывартва гэтай птушкі знаходзіцца пад пагрозой. Папуляцыя колькасцю 1800 асобінаў займае лес, дзе расце карыбская сасна (*Pinus caribaea*). Толькі наданне ахоўнага статусу лясным масівам дапаможа засцерагчы лес ад выжжання і забудоў.

2004 Bahamas Journal of Science 12(1):21-28

Пераклаў Аляксандар ВІНЧУСКІ

АРЭХАУСКІ ЛУГ

Андрэй АБРАМЧУК

Напэўна, шмат хто ведае пра найбольш захаваныя природныя скарбы Беларусі, большасць з якіх знаходзіцца на поўдні краіны, на Палессі. Большаясць, прычым і спецыялістай і аматараў прыроды ведаюць Тураўскі луг. Выгнаўкасавае возера, рыбагасы "Салец" і "Белое", шмат іншых цікавых і прыгожых мясцін. І ў кожнага арнітолага і проста аматара прыроды напэўна есці свае любімыя мясціны. У гэтым артыкуле я хацеў бы распавесці вам яшчэ пра адну.

Тут, на самай мякы з Украінай, недалёка ад грэнцы з Польшчай, срод вільных плошчаў асушаных зямель, захаваўся невялікі куточак некранутай прыроды — усё Палессе ў мініяцюры. Сапрауднай пярнінай гэтага куточка з'яўляецца возера Арэхаўскае — найбуйнейшы, захаваны ў натуральным стане вадаём у беларускай частцы басейна Заходняга Бугу. На паўднёвасхіднім беразе возера знаходзіцца невялікі забалочаны пойменны луг, плошчай усяго калі 200 га. Аднак вісной, калі возера разліваецца і ўтварыць падвою, акрамя асобых нешматлікіх сухіх эстраўкоў, ён ператвараецца ў царства калаўодных птушак. Каго тут толькі ні супронеш! Прый-



шоўшы юды на досвітку і не пастеушы дастаць біночль, заўважаеш, а дакладней спачатку чуюш харэктэрнае "беканне" бакас, які на працягу ўсяго дня будзе такаваць над лугам, то кутка набраючы вышынно, то разка кідаўчыся ўніз. Раніцай бакасы невялікімі групкамі альбо па адным збраўцаюцца на гравезовых мелкаводдзях альбо калі лужаў, дзе шукаюць сабе здабычу. А калі ёх вылядкова патрущуюцца, іны разлітаюцца, робячы харэктэрны імгненныя кіроў розныя бакі. Тут жа, поруч з бакасамі, зразу можна убачыць і стучка — невялікага паўночнага куліка, які сутракае на луге толькі на працягу і дарэзенне ад свайго тэмпераментнага суродчага харэктару з'яўляецца вельмі спакойным харэктарам. Сядзіць звычайна дзе не будзе на краі лукіні, па-срод ляташных сухіх травянікі, і зауважыць яго вельмі складана. Але часцей за ўсё тут можна сустраць звычайную ў нас кнігаўку ды куліка-случка, які, як бы слабонічакі, супрадаважаюць цібе, пакуль, як ім здаецца, не прагоніць са свайго гнездовага участка.

Арыстакратамі Арэхаўскага лугу з'яўляюцца вялікія грызуны. Сёння ў Еўропе гэта вельмі радкая птушка, невялікая як калонія тут налічвае 8–15 пар. Вялікія, даўгоногі і даўгадзюбі, яны дзеяўляюць расходжаюць па каленам у вадзе срод маладой травы і дарэз

увахіўшы: як толькі зауважаць, што вы накіроўваеце ў іх бок, адразу ж уздымаюць абурены крык. Іх харэктэрнае "уцоу-уцоу" вельмі добра выдавіцецца ў агульным хоры болотных жыжароў пойменнага лугу.

Калі ідзе па калену ў вадзе па насычаным рознымі колерамі і птушынімі галасамі луге, тады разумееш, што тут, срод невялікага кавалачка некранутай прыроды, срод яго жыжароў, можна па-сапрауднаму адчуць радасць жыцця запаведнай прыроды. І, бывшам у адказ на ўзімкі ў цыбе пачуць радасць, хуткі сацы-батальны, незвычайна прыгожы і розны ў сваіх веснавых убраних, імкнучыся заваяваць сірцы непрыгожых у парадунні з імі самік, пачынаюць свае незвычайні танцы, які часам ператвараюцца ў сапраудныя батальні сцэны. Але раптам танцы слыняюць, птушкі імгненна ўзілітаюць шчыльныя чародкі і, зрабіўшы некалькі кругу, зноў апускаюцца на адзін з астраўкоў, працягваюць свае танцы. Што маўго напалокаць птушак? Узімліші галаву ўгору, зауважаюць буйную драпежную птушку, якая лунае над лугам. Харэктэрны светлы ніз, крылы сагнутыя ў палече, крылы і светлая шапачка на галаве адразу дазваляюць пазнаць скапу. Скапа нечасты госьць на Арэхаўскім лугу. Часцей, ды і то толькі ў перыяд міграціі, яна з'яўляецца над возерам і разлівамі. Срод іншых пернатых драпежнікаў тут можна убачыць высока ў небе малога арліка, арлана-белахвоста, які часам заліпае з возера і разліваў, недалёка ад якіх, у забалочаным алецінку знаходзіцца яго, самага буйнага пернатага драпежніка нашай краіны. Але, аблода гэтага моцнага прыгожых драпежніка не вельмі ужо і небяспечных для пернатых жыжароў лугу. Калі першы з іх, нигледзіны на свае памеры і ганарливую посташу, з'яўляецца даволі друінам гурманам, адзіночны пераважае ў харчаванні папёкум і жабам, то друг, не выйдзячы на свае памеры і ганарливую посташу,

Срод іншых раздех жыжароў лугу тут вясною можна убачыць калісць вельмі раздага ў Беларусі, жоўтадзюбага лебедя-клюна, які атрымаў сваю відавую назну ўжо ўзросте





му гучнаму трубнаму голасу, што крху нагадвае віщце ахрыпляй пажарнай сірэне.

З блакітнай вышні неба бясконцым, бесперылым патокам льєща вісёлай песні палівога жаўрука. А на сухо астраўках калі-нікад можна супстрэць сцілага і маўклівага, які аднак адрозніваеца экстравагантным адзенем, яго паўночната суродчча – рагата жаўрука, жыжара тундры.

Залацістая сеўка, сваец, шматлікія баталены, лебедзь-кликун, рагаты жаўрук, чырвоная ляўкоўы свістун – часам вісной Арохускі луг нагадвае хутчай кавалачак паўночнай тундры, а не палескі край.

Пад час гнездавага сезона луг уніліе сабой адну вялікую калонію, дзе найбуйны шматлікім жыхарамі водна-балотных птушак з'яўляючыся юнгай і кулік-случкі. Тут жа побач на асаковых купінках будуюць свае гнезды яшчэ грызуноў, а на сухіх узвышшынках астраўках гніздзіцца некалькі пар вілікіх зійкоў і нават вельмі рэдкай ў беларусі канка-шылаквосткі.

Побач з лугам размешчана возера Арохускае, ахрыку на почын за возерам, адасобленая ад яго невялікай паласой затопленама большую частку горы алешика, знаходзіцца старая торфапляцоўка – урочышча Разлавы. Сама возера, а таксама затопленая торфапляцоўка, з'яўляючыся ўнікальным месцам, дзе знайшли сабе прытулак шмат рэдкіх і занесеных у Еўропе птушак.

Самым таямнічым жыхаром трысніговых джунглім з'яўляецца чаплі-бугай, чыј голос чувасць тут найчасцей. Часам на разлівах з адной кропкі чувасць да 5 вакалізуючых птушак. Аднойны, калі мы разам з польскімі сібірамі быў на экспкурсіі ва ўрочышчы і на



возеры, некалькі разу ў нас з-пад сямых ног узлітал бугай. Пасля адной з такіх чарговых супстреч адзін з палікай сказаў: «Што ж гэта за край такі, где ад бугаў траба адбівацца?» Блізкі родзін чаплі-бугая – чапля-лазняк. Яна больш скрытная, і часцей яе сустрэнем у зараслях карчу на берагах каналаў, дзе яна звычайна будзе свае гнезды і выводзіць патомства: У тых жа трисніговых зараслях, часцей узвечары і на досвітку, можна пачуць хакартэрнае

«квак-кувак» малога пагоніча, не-вялікі, вельмі прыгожай і асцярожнай птушкі, таксама рэдкай у Еўропе. Ціны дзень па акружу разносіцца хакартэрны трэск салайнага цвіркуна і сумны посвіст рэмеза. І хачі самога рэменя даволі цяжка ўбачыць – вельмі ужо ён маленькі і рухавы, затое яго гніздо даволі часта трапляецца на во́чкі, асабліва з восені да зімы, калі на дрэвах і кустах німа лісці. Гніздо, даўшы вілікаві паразуненне з самай птушкай, мае выгляд вялікай рукавінкі і будзе з пуху рагоза да раслінных вялоноў і размяячаеца на канцы тонкіх галінак дру́г, звісочы над водой. Тому дабрацца да яго ні адзін з нашых драпежнікаў – ні крылатых, ні зубатых – не можа, і птушаніты ў ім знаходзіцца ў поўнай бяспеке. На невялікіх листэрках сирод, рагозна-трисніговых, за-раснікаў можна ўбачыць, але часцей таксама пачуць шварашньюку куру, раджу і прыгожую птушку, якая валодае асаблівым, вельмі адметным голасам. Ен нагадвае ц то віск ахрыплага пароска, што конскасе ржанне. Ранній вясені, калі яшчэ не сышоў снег і вясна толькі пачынае ўступаць у свае права, з аршакею, што акіянічы возера і разліви, даносіцца глухое вуханне пугача – таямнічага начнога уладара лесу. Звычайна пугач не вельмі добра ўжываеца з арланамі-белахвостамі, японіі яго выйсціе, але тут абодва гэтые віды жывуць побач.

Вясна найбольш шкавая пара года ў жыхыцці мясцовай прыроды. Усе навокі ажывае. Акрамя мясцовых птушак, на разлівах сустракаеца шмат рэдкіх мігрантаў, якія сльняючыся тут на адпачынак пад час доўгата шляху на радзіму. З вясны па восень, калі ты шка сідзішь з вудаю на беразе аўвяднага канала альбо адной з карт, калі пашанцуе, можна пачуць і нават ўбачыць ад-



ну з самых прыгожых наших птушак, дарчы, таксама рыболова — змарадка. Свайм апірэннем, доўгай дзюбай і імгненным летам, ён звычайна адразу кіраеца ў вочы. Да таго ж і голос ато — рэзкі, працяжны свіст "ш, ц-ц-ц-ц, ш" — адразу ж вылучаеца сирод іншых галасоў. Этая птушка адметная тым, што, як можна зразумецца і з яе відавой назвы, даволі часта сустракаецца зімой, калі незамерзлых каналаў і ручеў. На Разлівах таксама часта зімую.

Тут, на плошчы ўсіго кали 1000 гектараў прадстаўлены ўнікальны прыродны супольнасць, як першародны, так і трансфармаваны. Да таго ж іны, гарманічна спалучаныя, абузывалі фармаванне ўнікальнага арнітакомплексу, які мае ў сваім складзе больш за 180 віду. Значная частка гэтых відаў вельмі рэдкія, і ахоўваючыя не толькі ў Беларусі, а і ў Еўропе. А стварэнне ахоўвайтай тэрыторыі, запаведніка ў заказніку тут дагэтуль толькі пачнула. Плануеца ўжо як 10 гадоў. Але ж хіба гэта так важна — стварэнне ахоўваемую прыродную тэрыторыю? На жаль, у нашай краіне сам па сабе факт абавязкання тых ці іншых місіян ахоўваемым не вырашае ўсіх проблему па іх захаванні. Больш важным з іўлецца разуменне: мясцовым жыкарамі не каштоўнасці, унікальнасці і неабходнасці далейшага захавання. Ні ў адной з краін Заходній Еўропы не засталося нават кроху падобных на гэтых місіён тэрыторый. Таму нашым абязважкам з пульца захаваць гэты луг, возера, лісы ў такім стане, у якім іх захавалі і перададзі нам у спадчыну наши дзяды і прадзеды, захаваць іх хаты б дзеля таго, каб перадаць у спадчыну сваім дзецям і ўнукам.

A t the very border to Ukraine and very close to the border to Poland there lies Arechauskai lake – the largest intact lake in the belarusian part of the Zahodni Buh floodplain. The lake is surrounded by unique natural communities – meadows, mires, forests, covering over 1000 hectares. More than 180 bird species have been registered here, including many rare on national and even European scale. The core of this natural complex is Arechauski meadows. Thousands of birds rest here on spring migration, lots of species are nesting. In the article "Arechauski meadows" ornithologist from Belavezskaja pusca Andrej Abramchuk tells the readers about his favourite place.



У гэтым годзе за пальму першынства змагаліся галоўным чынам фотаанімалісты Гродна: Іх серы здымкаў вылучаліся. Асаўліва гэта датычыць двух аўтараў — Георгія Гулейскага і Сяргея Чарапіцы. Першыя меесцы іх працамі аддадзілі пераважна ўсе члены журні, у склад якога, меж іншым, уваходзілі Савіта АЛБ. Працы Гулейскага разнага плану, з раздым скожітам, масацай. Часто варты толькі адзін здымак малога арпіца (фота 1) — 1-е месца. Віншум пераможцу!

У працах С.Чарапіцы выявляюць закаптаненне не ўсёдзімскі майстру. Ён дасягае выдатных вынікаў, выкарыстоўваючы здымкі са сковай. Пры тым сковы гэтых ладзівіц не па гнізды. Ветмы малюнчыя і экалагічныя цікавыя серыя кулькою (фота 2, таксама фота на стар. 9), зробленая на месцах адзначаныму і харчаванням, заслужана адзначанна «срэбраным».


Трэція прызовая месца заняў **Аляксандар Вінчэўскі**, які мае, дарчы, таксама трывалыя гродзенскія карані. Адрэн здымак звычайнай качак-крыжанак (фота 3) на фоне сконцэнтраванай у вадзе восені даказаў, што часам можна дасягнуць выдатных вынікаў, здымкіны па сваіх хаты ці працы.

Мікола Гулінскі (іною Гродна) заняў чацвертое месца, прыпінаваўшы на суд журні серыю здымкаў птушак, скрод якіх касцяліся б выдатнікамі фотадэмакі з выяваю белых буллю і чорнавалевага гагага (фота 4).

Нарэзка перарыбаемся на самую поўнечную Беларусі — заказнік Чырвонае бор. Арылог **Дзмітрый Шамоўіч** прыпінаваў серию фотадэмакі здымкаў птушак — драпежнікаў, як наегены, так і дзенных (фота 7). Гэта не малго не зікрануць. Сірцы члену журні, якое ўнікальнае выдомы спешылі да драпежнікамі птушак Уладзімір Іваноўскі — 5-е месца.

Вольга Лукшыц (Мінск) добра зрабіла фотадэмакі чорнай кречкі, малых грычуну і сям'і лебедзі-шыгуну з птушніцамі, якія недавна выпуспіліся (фота 6).

Ілья Бышчэў (самы малады ўдзельнік фотаконкурса з пасёлка Дзімжорыцы — Бярэзінскі запаведнік) у гэтым годзе сфатографаваў малога арпіца пад час лету і взымаў на некіскую серыю здымкаў качак на фоне адлюстроўваных у вадзе катав (фота 9). **А.Н. Мельнікаў** (Гродна) выканаваў выдатны гадзіскі пейзаж з птушкамі ў кадры (фота 10). **Віталик Кащэеў** з Браслава сфатографаваў птушак, што жывуць у дуплінцы, і размезаў гнізды (фота 5). **А. Яўген Слік** (іною — Гродна) «адужаў» сям'ю падкаменяк (фота 8). На гэтых дзесяткі лепых фотографаў-анімалісту 2004 году занічыліся. Гледзіце іх фотадэмакі на старонках нашага часопіса. А фотаконкурс працягваецца. Длікі ўсм, хто даслаў свае працы. І ўдалы фотатрафею вам у попі!



5



8




6

9




10

НАШИ СОВЫ



Бородатая кукушка
(Otus leuotis).





1



2



3



4

ЗА ТАЯМНІЧЫМІ ПТУШКАМИ НОЧЧУ

Эдуард МОНГІН

Фото автора

Вывучаючи розные виды куликів на праціту ўсій сваёй професійнай дзейнасці, я, напэўна, найменш займауся такімі відамі, як слонка і стучок. Калі першы від і супстракаеща ўсёды ў разнастайных тыпах лесу, а іго вечаровы токавы палёт з харктэрным ххарканием відомы многім аматарам прыроды і паліўнічым, то іго лад жыцці да гэтага часу вывучаны недастатковай. Слонка відзе таемны лад жыцця, актыўны ў час змяркання і ноччу. Нягледзячы на тое, што слонку зачынваючы да лясны відэу птушка, яна, як паказваючы даследчанні, значную частку часу праводзіць на лугах і паліях, дзе актыўна корміцца ў начы час. Яна больш таемнічае лад жыцця відзе стучка, актыўнасць якога таксама выпадае на час змяркання і ноч. Але эты від засыле пераважаючы перададнія і гнізныя балоты. Мне не даводзілася назіраць токавых палетаў стучка, але падчас працы я не адні раз уступджаў гэтым птушкам скрода поймавых лугу і балотаў. Стучок вельмі часта сплюніцца скрода вільготных участкаў балотістых місцін. Як правіла, яны выбраюць больш вільготныя месцы, чым бакас. У пойме стучок часам супстракаешца проста скрода запыхіх вадкоў купінаў асакі. Бывае, бывае, па калена ў вадзе, і раптам проста з-пад ног выпятае невялікую птушку, якая ў сваім палёце чымосьць падобная да матылькі. Дарчы, блізкая падзстановы спуджання з'ўпівецца адною з асаблівасцяў паводзеня стучка. І дубальт, і бакас – птушко, падобная па зنمінім выглядзе і паводзінах, – узімітаючы, як правіла, на адлесласць 5–10 м.

Блізкай пазнаменіцца слонкаю і стучком мне давалося толькі ў апошні піць гадоў майі працы. А начыні адловам гэтых птушак і стаў займацца зусім нідауна. Патрібна сказаць, што новую арыгінальную методику начынга адлову слонкі распрацавалі французскія вучоны ц Фран і Франсуа Госман. Я знаемы з ім па перапісцы, але быў прыемна здзіўлены, калі атрымаў запрашэнне прыняць удзел у канферэнцыі Рабочай групы па вывучэнні слонкі і стучка. На гэтай канферэнцыі французскія калегі прадставівалі новыя методы начынга адлову слонкі. У час атрымавання разнастайных пытанняў на семінарах у нас узіміла цяг реалізацыі



праекту па адлову і кальцаванні слонкі на тэрыторыі Беларусі. Патрібна адзначыць, што адны з галоўных месцаў зімовак еўрапейскай слонкі знаходзіцца на тэрыторыі Францыі. У дзіркаўнай службай па ахове фауны і роўгульты падзвіненія вялікае занялікаенчысць значнае долю здабыўлення гэтага віду ў еўрапейскіх краінах, найперш у Францыі і Італіі.

Адна з задач, якую ставіць перад сабою французскія вучоны – гэта выявленне ціклюючай міграцыі гэтага віду, а таксама выяўленне колькаснай дынамікі еўрапейскай патуціці і тэнденцій яе змянення. Ціпер у Францыі, дзікуючы намаганням вучоных, у першыд з пістоладу па снегахе адпуштаўцца і кальцаваючы да трох тысяч мігруючых і зімуючых слонкі.

Але дававце вернемся да начыніх адлову куликіў у нас у Беларусі. Міжнародная экспедыцыя па адлову слонкі пачалася ў нашай краіне ў канцы верасня мінулата года на тэрыторыі Біэрзінскага запаведніка. Затым мы даследавалі і іншыя раёны, перабираючыся з месца на месца на аўтамабілі. На працігу цягага тыдня мы шукалі месцы канцэнтрацыі слонкі ў час весенніх міграцыі, а таксама праводзілі кальцаванне птушак. У гэтай працы працяглы ўзял відомыя расійскія вучоны Сяргей Фокін і Пётр Звераў, якія на працігу апошніх дзесяці гадоў ажыцьця вывучаюць слонкі. Патрібна адзначыць, што нідауна выйшла з друку ў книгі "Вальдшнеп і окота на него", у якой яны падрабязна рассказаўцца пра гэты від і прыводзяць вельмі цікавыя звесткі пра ягоны лад жыцця.

Патрібна, нарышце, расказаць і пра зметад адлову слонкі. З тэхнічнага боку ён даволі просты. Выкаристоўвашае магутнае галагенавае фара 75–100 Вт і сачок на доўгім (да 9 м) пластыковым вудзільне. Птушкі высычваючы магутным прыміненім сяяла, а затым да іх можна набіліцца і накрыць сачком. У спактыкаваных пацухоў колькасць зблуленых птушак можа дасягчы 40% ад усіх убачаных. Гэта праста выдатна, бо слонкі – птушкі абдзирконы. Галоуне – у час заўважыць птушку, якая за кошт афарбоўкі свайго пер'я амаль зліваец-



ца з распіннацю. Эта можа зрабіць толькі волытны чалавек.

Зарас гоўнік успаміны пра той час зліваючы ў адно цлае, але застрыгі перажыванні ад азарту ў час адлову птушак захавалася й да гэтага часу, уявіце! Уладкаўашы абсталяванне, мы, уэмроку, выїжджаєм на раней вызначанае месца для адлову. Падзяліўшыся на дзве групы, мы пачалі шукати птушак на прасторным луже. У промні ад фары паблісваюць краплі рагом, ля даўбом уздымаемца пар ад дыхання. Рантам удалечы бліснуць і згасці агэчынкі, промені светла ізноў выхопліваючы вочы, што свеціцца. Ды гэта прости заніць! Перасоўваючы прамены далей, ізноў натыкаемся на зеленаватыя вочы, што падсвічаюцца, але гэта ўжо — ліса, што выйшла на начное паливанне. У час начнога адлову вельмі часта трапляюцца лісы. Калі да іх блізка не набліжацца, то вони не непакояцца. Але вось Франсуа, які нес лохтар, замер на месцы, і я, прыпыніўшыся ў іго за спонку, зауважыў рижаватую птушку, вочы якой аддевчалі чырвонімі агэчынкамі. Нарышце-такі слонка! Адзін крок, другі... Адзін чалавек з сачком, а другі з ліхтаром супадна набліжаючыся да затоненай птушкі. Ниспешна падвойдзіца вудзільня, і плаўнымі рухамі сачок пачынае апускання. Слонка, высвеченая промнем светла, замерла ў натруханай нерухомасці. Яшчэ імгненне! ... Есць, першы! Затым увахваляем і кальцюем птушку. Адлущчаная слонка, млява хлопаючы крыламі, зникае ў начнім небе.

Другую птушку дали паспрабаваць



злавіць мене. Ізноў памалу рухаімся. Пратыні ліхтара вымалеўвае дзвінкі ўзоры па росным луже. Я кроху за Сяргеем, прости амаль за яго правым пляном. Сяргей тримае ў руках ліхтар. На яго плянах рукак з акумулятарам, вага якога немалая — більш 600 грамам. Калі насіць на плянах адразу два акумулятары, то напрыканцы адлову пра сібе завяліце стомінаць. Але вось, нарышце, і мы адшукам птушак. Мой пульс забіўся часцей, на эмлі сядзе адразу дзве слонкі. Вось гэта шадунак! Крок за крокам набліжаючыся да птушак, стараючыся рукающа як мага больш сінхронна. Вось вудзільня ў моіх руках плаўні ўздымаема і затым пачынае наіспесчна апускацца на птушак. Бліскі, яшчэ бліскі! Застаецца, напэўна, піттара метра, і я паскараю падзеньне сачка. Воллеск, і адна з птушак выскокае з-пад вобады сачка. Шкода! Але гэта ж другая ў нас! Я падбегаю да слонкі, што мігусіцца, і біру ёй у руки. Так, пасля бакаса і дубальтаў слонка здаеца велікаватаю. Птушку можна ахапіць толькі

абедзівама рукамі. Чаму ж тут здзіўляцца — слонка мае вагу ад 300 да 400 грамам, у той час як дубальт — ад 150 да 200, а бакас — усёго толькі 100—130 грамам.

Ну, а стучкоў мне даводзілася адлюдзіліца адначасна з начным пошукомі слонкі. Восеню, з другой паловы верасяня, пачынаеца пралёт гэтых тямных птушак. Яны часта затрымліваюцца ў нас да замараўкі, а часам і зімуюць. Са здзіўленнем я адначасна, што ў час пралёту на поймных участках канцэнтруюцца да 400 птушак. Як правіла, яны тут корміліца. Цікава было назіраць, як высвеченая ліхтаром слонка затыкалася на месцы пасырд павольнай плыні ручаны, а затым, быцшам у родзуме, ізноў пачынала рукающа ў пошуках корму, выхопліваючы час ад часу дробных беспазнаночных сирод юкрытай вады. Стучкі часта падпушкалі ўшыніную, а часам я их зауважаў толькі пасля улету, калі мой цень палохну птушак. Злоўлены стучкоў выглядае малопенсікім у параўнанні са сваімі ўмі слонкамі, дубальтамі і бакасамі. Вага яго калі 50 грамам. І толькі з сярэдзіны кастрыніка трапляючы асобіны да 70—80 грамам. Гэту максімальную вагу стучкоў набіраюць перад пачаткам чарговага кідка да месцы зімовак.

Калі дапісваючы гэты радкі, то за акном ужо ізноў кастрынік, ізноў лічыць на поўдзень птушкі, і я рыхлюючы да чарговага адлову на поймовых лугах Бярэзінскага запаведніка. Гэтым начнам своеасабліві каларыт надае рак аленіу, што выходзяць на ўзлескі ў пошуку супернікаў. І хто ведае, можа, сёньняшні наш выхад будзе самы паспеховы.

The article "In the night after mysterious birds" by Dr Eduard Mengin tells about night catching of waders during the joint French-Belarusian expedition on catching woodcocks in Belarus. The expedition literally threw more light on biology and behavior of such interesting species as woodcock and jack snipe.



ТАЯМНІЧАЯ НЕЗНАЁМКА

Мікалай ЧЭРКАС

Фота аўтара і І. Бычнёва

Згодна з ускондім календаром 2005 год з'яўляецца годам Пеўня. Але беларускія арнітологі вырашылі, што не патрабен нам ні абскубаныя кітайскія певень, ні бройлерныя амерыканскія ёлцы у нас і свая годная птушка – гэта барадатая кугакаўка. Менавіта яна паводле прапановы нашай арганізацыі стала птушкай года ў Беларусі. Але хто ж іна, гэтая таямнічая незнаёмка? Давайце зазірнем у не дасце і больш дзіцялева пазнаёмімся з "асабістым жыццем" гэтай птушкі.

З усіх кугакавак барадатай даслае наўбольшых памеры. Аднак не буйныя памеры – гэта не што іншое, як памеры ўгурні. Пад апярэннем хаваючыя шунгае тулава. Пры размаху крылаў у 1,35–1,6 м самы ў сірэднім вакхе, усіго 845 грамаў, а сама – 1140. Свое называва атрымала за цімную абмалеку кінія пер'яў пад дланю – "бараду".

Барадатая кугакаўка – не вялікая ахвотніца падарожнікаў. Яна хутчэй відзе аседлы пад жыцця, да моманту наступлення палаўной стагосці (у 4–5 гадоў) яна звычайна стараеца знайсці прытулак, яко знаходзіцца недалёка ад месца яе нараджэння.

Аблюбаванымі месцамі знаходжання барадатай кугакаўкі з'яўляюцца участкі лесу, што мякуюць з адкрытымі прасторамі балотаў, з пустынамі і вяжарынамі. Хоць любоўны сезон у барадатай кугакаўкі пачынаецца з надыхамі студзеня, да гнездавання птушкі ўсё ж прыступаюць у канцы сакавіка – пачатку красавіка. Самец стараеца пакарыць прадстаўніцу прыложаўшы полу сваім шліфовыем палетам. Ен выконвае яго,



павольна літаючы па звілістай траектары. Часам і будучай партнёра не утрымліваеца ад удзелу ў ім. Аслабіўшы уважліві кавалер можа зрабіць падарунак сваёй абранніцы, прапанаваўши ў яе касці прэзенту толькі што здабытую папеўку. У сірэднім літаграфіі саміца бірна за пошуки гнізда. Ен уладкоўваеца ля матчынага месца будучага жыцця і пачынае сліяцца. Яго сігнал не такі яркі, як у іншых наших сорав. Тэртыяльныя крык барадатай кугакаўкі чутны не далей, чым за 100 метраў і складаеца з туціна манатонных нізкаў гукаў "у-у-у". Іх рытм паскараеца адначасна з паніжэннем частаты. Калі самка зацікаўілася, то яна часам далауецаць да самца. Калі ж самка вымушаны працягваць пошуки,

Шлюбныя пары ў барадатых кугакавак ствараюцца на практычнай тэрмін, але і захоўваюць яны вернасць аднада-

му – неядома. Якікі птушкі адкладаюць, як правіла, адкрыта, напрыклад, у старым гнездзе драпежнай птушкі. Часцей за ўсё кугакаўка выкарыстоўвае старыя гнездавыя пабудовы канюка, часам асаеда, ардысу – гнёзды арліца ці скапы і яшчэ радзей шуляка-галубітніка. Не пагарджае барадатая кугакаўка пры гнездаванні і высокімі пінімі з частковым выгілім стрыжнем, што ўтварыў пата-

У красавіку ў барадатай кугакаўкі ўжо поўная кладка ляк. Яны ўтрымліваюць 3–4, радзей 5 яек. Да наследжвання самка прыступае з адкладкай першага яйка. Птушаніты пачынаюць выпулівацца праз 28–30 дзен. Але ў сувязі з тым, што адкладка яек па часе расцягнута (да 12 дзен), а самка пачынае высаджванне з першага адкладзенага яйка, то памеры птушанітаў з аднаго гнізда значна адноўляюцца.

Сядцы самкі вельмі шчыльна і не злітае з гнізда нават тады, калі побач альнаеца чалавек. Патрабіна адначыць, што кугакаўкі на здзіўленне вельмі клепатлівыя бацькі. Самец пільна ахоўвае гнездавыя участкі і рэгулярна прыносяць самцы коры, пакуль тай высаджвае яйка. Калі ж у гнізда з'яўляюцца птушаніты, ролі бацькоў трошкі змяняюцца. Цяпер самец у асноўным палюе, а ахову птушанітаў амаль поўнасцю здзяйсняе самка. Вадзе яна сібе на рэдкісць агрэсіўна і чалавека, яко да не набліжаеца, супрацькае часам за дзесяткі метраў. На не ўзбуджаны крык хутка прылітае і самец. Калі ж паспрабавае залезіць на гнездавое дрэва,



то раз'ошанасці соў няма мяжы. Яны смела пікуюць на ворага, стараючысѧ мнона стукнучы: яго кіпцірамі па спіне ці галаве. Ні адні зверн не адзівжаеца разбуриць гназдо барадатых кугакавак.

Самка старанна хлапоціцца пра патомства, не пакідаючы іго ў першыя дні ні на адно мигненне. У августакі самца ўваходзіць забеспеччонне сям', і ён пастаніння прылятае да гназда і зноў адлітае, каб задаваць апетыт птушыніт. Слачакуту яны атрымліваюць кавалачкі, якіх самка адрывае ад прынесенай башкім здабычы.

У час выкорыствання птушанят самец дзеіны не толькі на зімскіні і ноччу, але і днём. Часам яго можна убачыць нават пры сонечным святле. Быцьдзен карабера, які пльве ў марынве нагрэзатага паветра, што струмленіца над балотам, птушка, паволі узмахаючы крыламі, піццы над самаю зямлёю. Часам пошукувы палёт змянненчы пильваннем. Пры ётym сама сава ўсаджуеца на купінку ў пень і падоўгу услухоуваеца ў шоргат і ўтледаеца ў траву пад сабою.

Пакуль птушкі не аперыліся, самка амаль не палое. Звычайна, убачыўшы самца, які віртаеца з кормам, яна наскроўваеца наустранам і забірае ў іго здабычу. Усёйшысь на гназдо і атледиўшыся, яна начынае карміць птушанят, адрымоўчы ад ахвяры маленькі кавалачкі. Галодны птушаніты цігнучца да маці і выдаюць пры гэтым хрэптае спенне. З днуктыцёвага ўзросту саваніты ўжо ў стане заслыпіваць здабычу башк'ю, напрыклад, палевак, цапкам.

Маладыя кугакаўкі пакідаюць гназдо, якіх не ўміюць літаць. Ва ўзросці кляніх трох тýдняў (глыбокаю ноччу з вышыні ў некалькі метраў) яны, не вагаючыся бісцішына падаюцца на зямлю. У большасці выпадкаў іх падзенне змянчаеца лісною глебаю. Не удзяльчы, што будзе далей, яны застакаюцца поўнасцю безабароннымі. Двое сутак птушаніты сідзяць на блокізных гапінках ці ў травяністых зарасніках і пастанінна кръчыць, патрабуючы ежы. Ящо праз тýдзень з тымі ж крыкімі выпадае аддаленіца ад гнездовага дрэва на стó-дзвесце метраў. Адбываецца гэта звычайна ў канцы чэрвені. З гэтага моманту яны сігналізуеца да рослым птушкам пра свае месца заніхдження, выдаючы жаласныя крикі-выпросішанні.

У наступныя дні падлеткі стараюцца актыўна мацаць крыламі і падлетаць з месца на месца. Ужо ў месячным узросце маладыя кугакаўкі ўміюць літаць, але захоўваючы запякінаніцы ад

бацаю ў чатырох-пяцімесечнага ўзросту. Хоць яшчэ да сродкіні верасня птушкі будуть тримашы разам.

Як і ўсе драпежныя птушкі, барадатая кугакаўка харчуецца жывою здабычай. Яна палікі ў асноўні на ссыну, голоўным чынам на палевак - адных з самых дробных жывёлінай. Не грабеў кугакаўка і іншымі грызунамі - можа здабыць і лисину мышы.

У лік яе ахвяраў можа ўваходзіць і зайчана, што выпадкова трапілася, і землерытка. Часам саве шанцуе злапіць ваверку. Меню можа быць даўпонена птушкамі - вербінамі (ткачыкамі) і цецеруковыми, такім, як арабок і куралатка. Калі гаварыць пра карысць ад харчавання лясных соў грызунаў, то з усіх нашых кугакавак барадатая - самая карысная. За шасць лістых месеціў, які паказалі нацыянальны фінскі арнітолагаў, адна барадатая кугакаўка з'ядзе кляні 700 мышэй і палевак.



Як у сябе спецыялізаваных мышаваў, колькасць барадатай кугакаўкі залежыць ад наўкучу корму. У неураджайныя на мышападобных грызуноў гады многія пары наўкуту не прыступаюць да размножэння. Але не толькі галодныя гады ўздады для колькасці барадатай кугакаўкі - эста наўгароднія проблемы, да якіх за дзве часы свайго існавання прыстасаваліся. А вось да чалавека са стрэльбай. Вельмі часта птушка пакутуе праз свое дверглівасць, блізка падлусканы да сябе чалавека, які часта становіцца яго ахвяра. Браканьецкое, нічым не апрауданне вынікненне барадатай кугакаўкі з'яўляе на захаванне гэтага віду. Значынне таксідэмія можа пастаўіць існаванні глата вельмі цікавага віду на межу знікнення.

Менавіта таму мы выбрали барадатую кугакаўку птушака 2005 года. Менавіта таму на працягу года арганізоўвалі дзіцячыя конкурсы, зацікаўлены расказвалі пра наших сопоў у друку, на радыё і тэлебачанні, праводзілі акцыю замены чучалаў на фотадыкі "Я не хочу стаць чучалам, а я?" Сладзяюся, што ў нас у Беларусі гэта зразумелі многі.

A most mysterious bird, Bird of Year 2005 in Belarus, the Great Grey Owl is the main character of the article "The mysterious owl" by Mikalaj Cherkas, ornithologist from Belavitskaja pusca. The Great Grey Owl is one of the rarest and most vulnerable owls in Belarus. Illegal taxidermy can virtually push the species to the verge of extinction. In order to inform wider audience about the need to urge active conservation of the species, APB nominated this owl as Bird of Year 2005. Throughout the year many actions were initiated, including contests and programmes for children, broad coverage on TV, radio and newspapers, campaign "I don't want to be stuffed, what about you?" persuading owners of stuffed birds of prey to exchange them for quality photographs of live birds...

ЗДЫМАК БАРАДАТАЙ КУГАКАҮКІ

Ігар Бышнёў

Фото аўтара



З дзіцячых гадоў я памітаю дзівосны здымак барадатай кугакаўкі, які ў баччу у часопісе "Советскіе фото" яшчэ ў канцы 70-х гадоў мінулага стагоддзе: птушка, якая лічыцца проста ў аб'екту. Две лініі крылаў і мішэнь тварнага дыску, што, як знічальнік-смротнік, на страшнай куткасці набліжаецца да ворага. Ненкае дзіке, але невыпумачальна прыцягальнае харэсту было ў гэтым здымку, адным з найлепшых, убачаных мною калі-небудзь.

На жаль, і за ўсе свае гады фота-анімалістыкі такога здымку не зрабіў, а мог...

Май 2001 году, Бярэзінскі запаведнік, балота Жары. Наша кназды-мачная група: здзяйсніе герані 5-кіламетровы пераход праз балота да берагу возера Маскоўца. Балота: ни-простае сама па сабе, а мы цігнем з сабою апаратуру кілаграму на 300. Не хочацца, а патрабона. Там, у сирцы запаведнай забалочанай тэрыторыі, упершыню ў гэтых мясцінах знойшы жылое гніздо барадатай кугакаўкі. Прытым гэта ўжо наш другі паход, першы быў трох тыдняў назад. Мы зрабілі здымкі птушкі, што выседжвалі яйко, але рэзыгаваць дакучнымі здымкамі не сталі, перанеслі іх на час, калі ў кугакаўкі павінны будучы з'явіцца птушаніты.

Нарэшце практычны кіламетры ззаду, і я, пакінуўшы сваі калегаў з кнажалезам, набліжаюся да гнізда..., але нікога не баку. Птушкі німа! Насупут ворагу ў барадатых кугакавак практикана німа. Месца амаль ці не самае дзіке на зямлі, і я некалькі тыдняў жыў у прадчуванні здымку чароўных плю-

шавых чарцянкіта...

У любым выпадку гніздо праверцца неабходна. Барадатая кугакаўка — адна з самых агрэсіўных соў і насупул істоўт у лесе. Ли свайго патомства яна не баща нікога, нават мядзведзь абыходзіць бокам не гнездавы участак.

Птушка атакуе не раздумваюча, імкліва і утратпена пхіруе і ціпчыса борагу ў твар. Таму да сустрэчы з нею кіпцюрами рыхтумеся заледы: матацикленты шлем на галаву, акулы, шчывальная ватуока са скураннымі пракладкамі ля шыі, на пляцах, "Кіп" на ногі — лезу. Да гнояду ўжо рукой ладаць, і вішу на адкрытым участку ствала, адкуль да гнізда застасці апошні кальчак сасновых галінок. Да зямлі метраў 7-8. Разварочаюся ў бок балота і бачу кадр майго дзяцінства: дзве лініі крылаў і мішэнь тварнага дыску, што імкліва набліжаецца да мене. Паварочваю твар да ствала, выстаўляю право-е плю... Бум! Класны удар па галаве, кіпцюры слізгінулі шлеме, пакинутыя заўханёй драпіны, і птушка адліцела. Метраў 30 да яе, чую — злонса шнокіе дзюбаю. Ура! Савы ёсь. Недаромін цігнулі ўсю апаратуру. Шукаю рукою ў гніздзе — нікога! Фантастыка! Для птушаніты? Добра, скемлю пасля. Зараз кутчай уно, да клопіці. Захлывнаючыся ад эмоцый, расстаўляю людзей і відзакамеры. Энцыц такую атаку савы — мара. Усё Гатова. Матор! Лезу ўверя, вышэй, вышэй... Вось ужо гніздо, заміраю, азіраюся: Да дэвсяці метраў ад мене спідцы барадатая кугакаўка, падрывоючы дзюбаю, быццам пасміхаючыся, сядзіць, глядзіць... не атакуе. Махаю

рукамі, абзываю яе разнымі словамі, трасус дрэва. Не, не ляціць. Відаць, саву збентжылы людзі, што ставілі пад гніздом. З адным агрэсарам яна б яшчэ справілася, а тут цягні кампанія. Да таго ж і гніздо ўжо пустое. Гэта яна пазычычы і мене стукнула. Патрабна было б дзён на піцы раней прыйсці. Але ўсё роўна было здорава! Мы знойші трох птушаніт рознага ўзросту. Яны ўжо пакінулі гніздо і сядзяць хто на зямлі, хто на галінках. Чароўныя влюшавыя чарцянкіты. Прыміць самец, кла-пацілася вакон самкі. Матэрыял атрымаўся што траба. На жаль, толькі здымак-мару дзіцячых гадоў у гэты раз я не зрабіў, а мог...

30.12.2004

P.S. Не прайшоў і год, а гэтае май ма-ра зблылася. Дзікую барадатым куга-каўкам белавежскай пушчы і Міколу Чэркасу. Кінаграфія было дзвіносця. А некаторыя вынікі вы зможаце ўбачыць на Старонках нашага часопіса.

The article "A picture of the Great Grey Owl" by Dr Ihar Byshniov is a story of how his long time dream to take a full-face picture of the Great Grey Owl finally came true in 2005.

ВАСІЛЬ ФЁДАРАВІЧ ГАЎРЫН

Васіль ГРЫЧЫК, Мікалай ЧЭРКАС

Значнае месца ў гісторыі беларускай арніталогіі другой паловы XX стагоддзя займаюць працы па вывучэнні фауны і біялогіі птушак, што праводзіліся на ахоўваемых прыродных тэрыторыях. Упершыню такія даследаванні ў шырокіх маштабах былі разгорнуты ў белавежскай пушчы, тэрыторыя якой у 1945–1957 гадах мела статус прыроднага запаведніка. Эты першыяд цесна звязаны з імем арнітолога Васіля Федараўна Гаўрына, першага паслівленага наемніка дырэктара запаведніка па науцы.

В.Ф.Гаўрын нарадзіўся 1 сакавіка 1918 г. у былой Кастрамской губерні Расіі. Пасля заканчэння восьмігадовай паступі ў Іванаўскі сельгасінстытут, адступіў праз год перавеўся ў Маскоўскі пушчано-футравы інстытут, па факультэт палініцтва-взаімазнаўства. Як пісаў пазней Васіль Федараўч у аўтобіографіі, «эты крок і зрабіў свядома, бо рос палічным і аматарам прыроды». У ліпені 1941 г. В.Ф.Гаўрын скончыў наўчанне ў інстытуце і адразу ж быў мабілизаваны на службу ў армію. Нагадаем, што ў эты час ішла Вялікая Айчынная вайна. Пасля чатырохмесячнай падвойкотука на курсах Артылерыйскай акадэміі нарадзіў студэнт быў накіраваны на фронт, дзе неаднаразова прымайць удзел у баявых дзеяннях да самай Перамогі.

З кастрочніка 1946 г. В.Ф.Гаўрын быў прызначаны старшынам наукоўым супрацоўнікам, а са снежня 1949 г. – наемнікам дырэктара запаведніка «белавежскай пушчы» па наукоўай працы. Менавіта ў эты першыяд даследаванія ў запаведніку было разгорнуты ў самых шырокіх маштабах, і адной з першых задач стала вывучэнне фауны і біялогіі птушак этага раёну. Для складання па матынічым поўнага спісу белавежскай арнітафуны пачаўся пла́навы збор калекцыйных матэрыялаў. Нагадаем, што пла́навых вызначальникаў птушак у той час не было, і, згодна з агульнапрынятай метадалогіяй арніталагічнай фауністыкі, збор калекцыі яўчыў неабходную часткай арніталагічных даследаванняў. Адначасова быў (упершыню для Беларусі) распечаты пла́навыя работы па ўліку

колекціі птушак і вывучэнні іх міграціі. Сучаснікі і непасродны ўдзельнік тых падзеяў У.А.Дацкевіч апісвае іх так: «Першачарговая задача арніталагічных даследаванняў – інвентаризация»

арнітафуны Белавежскай пушки – начала вывешацца

дастковая ку́тка з паслікова. Калекцыі адстрыл птушак вёўся супрацоўнікамі наукоўага аддзелу, таксідзістамі музея і леснікамі-егерамі. Існавала сувязь з мясцовымі палічнымі, што жыву ў вакопах пушчы; яны за невялікую ўзнагароду даследвали ў наукоўыя адстрыл здабытых імі птушак. Увесе калектыў запаведніка лічыў сваім абавязкам падбіраць птушак, што разбілісь аб правады ща запінулі ў іншых прычину. Такім чынам, да сярэдзіны 50-х гадоў было сабрана больш за 2 тысячи асобін птушак, што адносіліся больш чым да 200 віду. У кожнай здабытай птушкі здымаліся морфаметрычныя пакажчыкі, якія заносіліся ў специяльную картку.

Для колькасных уліку дробных верабіных птушак па галасах былі складзены 34 пастаўнікі плюдоўкі па 1 га кожная. Для уліку больш буйных птушак (дроздоў, соек, голубоў, дзінтуаў, авальг і інш.) заклалі 18 плюдоўкав на 25 га, падзеленых на маршрутныя сцекі. Для уліку щэрукоўкі, а позней і ўсіх відаў, па ўсіх лясніцтвах пушки былі пракладзены 26 пастаўнікі маршруту агульнай працягласцю 126 км, што праходзілі праз усіх блізкіх.

З удзелам усіх работнікаў лясной аховы і наукоўага аддзелу былі праведзены ўлікі і мапаванне гнездаў дзённых дралежных птушак, буслоў і крумкаў. Акрамя збору на наукоўым аддзеле дадзеных па глыбых відах, на схемах і па шаштартах усіх лясных аховад аздадзіліся гнезды з міткі аховы, пастаўнічая асадчаніні ёх занітасці птушкамі, назірання за разбурэннем старых і з'яўлением новых гнездаў,



для збору раштак ежы і пагадак пад ўмі.

Для вывучэння размержаванія птушак па блізкіх у перыяд гнездавання і ў сезонным аспекте выдатным дадатковым матэрыялам з'яўляліся карткі назіраненія, на якіх регистравалася дата, стан надвор'я, месца сустэрэны птушкі, яе апісанне, характар паводкі. Карткі пастаўнікі запаўняліся ўсей лясной аховай (каля 100 чалавек).

Феналагічны назіраніі праводзіліся ў пурпурным абеем аздым супрацоўнікамі наукоўага аддзелу на стационарных пляцоўках і маршрутах I, акрамя таго, усей лясной аховай па специальных бланках-програмах. Некаторыя феналагічныя вынікі, куды уваходзілі і арніталагічныя назіраніні, змяшчаліся ў летапісах прыроды запаведніка (да 1960 г.).

Шырока было разгорнуты кальцаўанне птушак, што праводзіліся супрацоўнікамі наукоўага аддзелу з дапамогай лясной аховы і студэнтаў-практыкантаў. Усяго да сярэдзіны 50-х гадоў было акальцаўанае каля 17 тысяч птушак. Да гэтага ж часу праз цэнтральнае бюро кальцаўання пачалі паступаць звесткі па вітрані кольцаў.

Ініцыятарам і непасроднымі краінкам усіх гэтых работ стаў В.Ф.Гаўрын. У эты ж першыяд (з 1952 г.) быў запінаны ў звончую аспрантуру інстытута заалогіі Акадэміі науک Каракістана і пачаў працу над паддактоўкай кандыдатаў дысертаций. Для заваршэння гэтай справы В.Ф.Гаўрын быў часова вызвалены ад абавязку наемніка дырэктара запаведніка і пэраведзены на пасаду старэйшага наукоўага супрацоўніка. Да скончэння тэрміну аспрантуры дысертация на тэму «Экалогія цецерукоўкі пушки Белавежскай пушки» была падрыхтавана і ў 1956 г. паслікова абаронена на пасяджэнні віконага савета інстытута заалогіі АН Казахстана (Гаврин В.Ф. Экалогія цецерукоўкі пушки Белавежскай пушки. – Аўтограферат диссертации канд. біол. наук Гаўрына В.Ф. (АН Казахскай ССР Інстытут зоалогіи) Алма-Ата, 1956, 16). Да гэтага ж часу вучоны пасліг надрукаваў шэраг наукоўых прац, прысвечаных як прадстаўнікамі атраду курыных, так і іншым птушкам

Белавежскай пушчы і яе вакопіц: пра-
раскленне конарзечнага ўорка, пра-
незвычайнай выпадка асенняга гнездза-
вання хрумкана на тарыторы пушчы, пра сезонныя міграцыі птушак... Аднак
гэтыя невылікі артыкулы былі толькі
матэматычнай круційдай у парадынні з
вільнім аб'емам арніталагічных звес-
так, што былі сабраны за акрэспены,
параунальна кароткі перыяд.

Цілка нават уяўці аб'ем каўтоўных
звестак, якія маглі быць сабраны ў
ходзе той маштабнай працы,
што былі распачаты ў Белавежскай пушчы ў канцы 40-х –
першай палове 50-х гадоў
XX стагоддзя, і цікава адніць
іх мағчымае навуковае і прак-
тычнае значэнне, калі бы усе гэ-
тыя даследаванні працяг-
валіся да нашых дзен. Аднак
жыццё распарадзілася інакш.
1957–1958 гг. аказаліся
цікіком і ў многім вызначаль-
ным для далейшага лёсу Бе-
лавежскай пушчы. 9 жніўня
1957 г. распрацоўннем Савета
Міністраў СССР запаведнік
«Белавежская пушча» быў раз-
арганізаваны ў запаведна-па-
лічнную гаспадарку. Гэта вы-
значыла і абсалютна іншую
мэтавую накіраванасць но-
ваўтворнай структуры –
стварэнне максимальнай высо-
кай колькасці палеўнечых жы-
вёл, у першу чаргу каптыв-
ных, для арганізацыі рэгуляр-
ных паліванняў для розных
высокапастаўленых асобаў.
Егерская ахова і
таксідэрмічнае майстэрні
были вылучаны з навуковага
аддзела, лінійствамі сталі даводзіца
нормы планавай нарыхтоўкі драўніны.
Працы навуковых аддзела быў пера-
рыентаваны на вывучэнне
жывёл – аўтактую паліванні. Былі съ-
нены ўсе віды лікаў птушак, акрамя
ўліку глухоў, цецерукоў, спонак і ка-
чак, адменена запаўненне картак
назіранняў і ўздзеянне паліявік
дзённікаў. Па сутнасці, арніталагічны
даследаванні, различныя на дзе-
сяцігадді, былі спынены администра-
цыйнымі шляхамі. Калі супастаўіць факты і даты, можна меркаваць, што ме-
навіта з прычыны таго, неспрыяльнага
ходу падзеі В.Ф.Гаўрын быў вымушаш-
ні пакинуць белавежскую пушчу. Мес-
шам яго новай працы стаў Казахстан.

За 11 гадоў працы ў пушчы Васіль Фё-
даравіч сабраў вялікі аб'ем матэрыялу
пра птушках гэтага ляснога масіву і яго
вакопіцу. Аднак задуманая ім
капітальная праца «Птушкі Белавеж-

ской пушчы» так і не была надрукава-
на. Незакончаны рукапіс гэтай ману-
графіі (з недасыпанымі характеристысты-
камі часткі відаў атруды вербічна-
добых) у выглядзе навуковай спра-
вазадачы быў перадрукаваны на пішу-
чай машинцы ў некалькіх экзэмплярах.
Адзін з іх застаўся ў бібліятэцы Бела-
вежскай пушчы, адкуль бесследна знік
ужо ў канцы мінулага стагоддзя, другі
быў перададзены ў Мінск, у аддзел за-
алогі і паразіталогіі Акадэміі навук.

Самастойнае навуковае значэнне
мае збор картак плюгавічнага асценія
здабытых птушак, кожная картка
змяшчала шматлікія звесткі пра ўмовы
здабычы экзэмпляра, яго масу, паме-
ры, змесціва страўніка, навуноцы па-
разіту і інш. Калі тысці такіх карт-
ак разам з калекційнай тушак захо-
вуцца ў заалагічны музей МДУ, аднак
відома, што іх было значна больш.

Далейшы ліс В.Ф.Гаўрына з 1958 па
1964 г. быў звязаны з Казахстанам, дзе

ён у прыватнасці прыняў удзел у напісанні вядомай 5-
томной працы «Птушкі Ка-
захстана». Потым кароткі час
працаўваў у г. Іркуцку, затым у г. Кірове, займаўся ў
асноўным пытаннямі наву-
ковай арганізацыі па-
лічнай гаспадаркі. З 1968
г. В.Ф.Гаўрын заняў пасаду
дирэктара Цэнтральнай на-
вукова-даследчай лабара-
торыі паліявічнай гаспадаркі
Расійскай Федэрэцыі, дзе
працаўваў да канца жыцця і
адначасова з'яўляўся членам
радкалегі відомага часопіса «Паліванне і па-
лічнай гаспадаркі». Адміністрацыйная праца ў
гэты перыяд не дазваляла
шмат увагі удзіляць непас-
рэдкім заняткам навукай,
аднак высокія творчыя патэн-
цыялія вучонага дазволілі яму і
у тэце час напісаць шэраг
працаў па прыкладнай заалогії і
экалогіі. Агульная коль-
касць надрукаваных прац
В.Ф.Гаўрына дасягае 108, у
тым ліку не менш як 15 пры-
свечаных птушкам белавежской пушчы.

У паміж часінку, якім давялося
асабісті вядзець В.Ф.Гаўрына, ён
застаўся абаўльным, вясёлым і жыцця-
радымым чалавекам, для якога закал-
ленні прыродай і паліваннем былі
зліты ў адзінае цілае з яго про-
фесійнымі заняткамі... Яго жыццё
трагічна абарвалася пад час купання ў
сплікоты летніх дзен 27 кастрыёна 1975 г.
у горадзе Краснайрск...

Dr Vasili Grychuk and Mikalaj Cherkas continue the rubric "From the history of belarusian ornithology". This story is about Vasili F. Gauyrin (1918-1975), the first in the after war period deputy director for science of Belavezhskaya pushcha. During his 11 years in this position, Vasili Nauryn collected extensive material about birds of prey and grouses of this forest and its vicinities. But the fundamental work "Birds of Belavezhskaya pushcha" that he conceived was never published.



Пазней гэтая справа здавана была ў знач-
ным аб'ем выкарыстана А.У.Федю-
шыным і М.С.Долбікам пры напісанні
кнігі «Птушкі Беларусі», што убачыла
свет у 1967 годзе. Спаслік на матэрыяль-
лі В.Ф.Гаўрына ў гэтай кнізе ёсць
ледзь на кожнай старонцы.

Яшчэ адні стотыя складні навуково-
й спадчыны В.Ф.Гаўрына, які не
страйці сваёго значэння да нашага часу,
– гэта сабраная пад яго кіраўніцтвам
калеекцыя птушак белавежскай пушчы ў
выглядзе стандартных калекцыйных
«тушак». На жаль, калекцыя была вы-
везена за мяжу Беларусі і перададзена
у Маскву, дзе сення захоўваецца ў за-
алагічным музее Маскоўскага дзяржа-
ўважнага ўніверсітэта. Па нашых
падліках, у фондах гэтага музея пас-
тупіла ў той час больш за трох тысяч
птушак з Белавежскай пушчы. На сення
гэта – найбольшыя па аб'ему збор птушак
з заходніх абласцей Беларусі.

ЦІ ЛЮБЯЦЬ ПТУШКІ АЎТАМАБІЛІ?

Iгар Бышнёў

Фота аўтара



Не, не любяць Шумныя, з дымам, толькі і глядзі, каб не папасці пад колы. Але ў любім правіле ёсьць свае выключэнне. З гэтым самцом белай плюскі – аўтамабілем – мы пазнаёміліся вясною гэтага года калі метзастанцыя Бірзінскага запаведніка. Даець назвалі яго Шумахер. Эразумела, у гонар каго. І не дарзіма. Калі ён чуе гук матора, сірца яго трапяціла, ен узбуджана лётай удоўж плota ў прадчуванні сустречі з аўтам. Нарашце, машина пад'язджаля да станцыі, і Шумакер пачынаў бегаць па машине, зазироючы за ўсё аўтамабільныя вокны. Асаўліва яму падабаліся лістэркі. Яшчэ б – яны такія бліскучыя, у чорнай аправе, да таго ж там, у іх, зауседы сядзела мейкай задзіркыстая птушка. Шумахер так стараўся дастаць гэтую нахабную птушку, што пад вечар усё лістэрку становілася белае. А наш герой, перамогшы таго – у лістэрку, з задаволеным відам усадзіваша на капот аўтамабіля і заслужана адпачываў. Затым ён спускаўся на асфальт папалаўшы на разных

казорак, а затым – ізноў у бой... Калі дыржкі метзастанцыі ўперынню расказаў нам пра гэтую дэвонскую птушку, ен успімі і пра ката, у якога таксама быў свае прыхильнасці. У прыватнасці, гэты кошкі вельмі любіў аўтамабілістаў, асаўліва птушак. І пакуль птушка скакала па машыне, кошкі поўз, і куды вы думаець? Правільна, да аўтамабіля. Толькі птушка заўжды паспялава і кошкі падмынчы, і па машыне паскацаць. Так расказаў нам дыржкар метзастанцыі.

Назаўтра мы прыбылі знаёміца. І убачылі, што адлегласць паміж птушкою-аўтагончыкам і катам – заўзятым белелішчыкам, за мінуплы суткі значна зменшылася да мінимальна мягчынай. І плюск практична ўвесі хвост быў вырваны. Пралапа акрасі! Ну і што, галоуне – не маркоўщица. Пасуль мы жывыя, ёсё, што патребны, – эта аўтамабіль, колы, капоты, лістэркі... Пакуль б'еща сэрца!

Гэтая гісторыя, вядома ж, мае свае тлумачэнне. Самец плюскі аховаў гніздо, аховаў так сумленна, што кожны раз біў з віртуальным супернікам з лістэрку. І кожны раз перамагаў! Ну і, нарашце, выдатна, калі ў цвіце ёсьць машына!

Do birds like cars?" is a story by Dr Ihar Byshniou about an unusual behaviour of a male white wagtail which fought with reflections in car mirrors during whole breeding season.



ЛЕМІНГІ?!? ДЫК ГЭТА Ж ДРАПЕЖНІКІ

Некаторыя рыбы высокаючы з вады на вышыню 2–5 метраў і затым плаваюць у паветры насякомых.

У дэвонску перыяд зямля ўгульва сабою суконнасць разнастайніх вадаймаў.

Для падтрымкі жыцця ёй (рыбе), як і усім жывёлам, вядома, патрабен кисарод – па сутнасці, яе дыхальны процес не так і моцна адразніваецца ад дыхання наземных жывёл.

«Амфібія» дакладна перакладаеца як дваждыжыцічны.

Як і ножайшыя жывёль, ланцэтнік застаецца жывым, калі яго разрэзаны на часткі, і кожная з іх можа вырасці іншую.

Пагадкі: калі кормяць птушанітая, адрыгваючы ежу.

Планктон і іншыя рыбы.

Чарвікі: змікоў (!) пад каранямі... Жывуць пад зямлею, але калі палюшы: – ходзяць па зямлі.

Таксама траваядным зяленица не патрабуе, таму што іныя яго аб'ядушыць аж ўстаяльчынага выгляду ничога не застанеца.

Яйцавым зубам рэзтыкі прафурваюць яйка. Яйцавы зуб – эта карэнны, малочны зуб.

Кажаны хорміца грызуна.

Васімінг можа высокаючы з вады і пралітаць некалькі метраў.

Блокі паразітуюць на чалавеку, але часцей – на сабаках.

Природа вельмі хітра ўладжавана.

Так, муки больш смітавічныя, чым земнаводныя, але шкода ад іх агромнестая.

У бяцнозе адбываюцца барацьбы за выжыванне, гэдзянне меншых большими, дзякіх – драпежных.

Заяц з'ядзе траву, зайца з'ядзе вовк, віўка – тигр.

Вошы знаходзіцца навыкаце.

У шкірэ пасля першага заніка вучні думают пра забед, а ва ўніверсітэце никто не успамінае пра ствалоўку (прывядзеніе умоўнага разфіксу).

Падрыхтавалі: А.Храмоўчык, О.Созінаў, О.Вітурэвіч, А.Рыкаў (ГрДзУ)

ПТУШКА ГОДА



Крысціна Шыншакова, 13 гадоў (Мінск)



Яўген Макарэвіч, 14 гадоў (Стаўбцоўскі р-н)



Наталля Закрэўская, 16 гадоў (Наваполацк)



Алена Хмарун, 8 гадоў (Светлагорск)



Анастасія Ільінова, 14 гадоў (Віцебск)



Вольга Бажко, 11 гадоў, Ксенія Смаличкова, 12 гадоў (Мінск)



Юлія Гамава, 13 гадоў (Салігорск)